

СУЧАСНАЕ ВЫІМЯРЭНЬНЕ ФЭНОМЭНУ ПАЛІТЫЧНАЙ СЪМЕРЦІ

© ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА
(ISSN 1819-3625) №3 (2004) стр.74-77

Віталь Мароз

Жыць — гэта азначае:
увесь час адкідваць ад сябе тое, што хоча памерці;
жыць — гэта азначае:
быць жорсткім і бязылітасным да ўсяго,
што робіца слабым і старым у нас, і ня толькі ў нас.

Фрыдрых Ніціэ «Вясёлая наука»

Катэгорыя «палітычна съмерць» яшчэ не атрымала сваёй інстытуцыяналізацыі ў палітычнай на-
вучы. Прынамсі, мы не знайшлі гэтай дэфініцыі
ані ў адным з адпаведных слоўнікаў. Аднак частае
выкарыстаньне гэтага тэрміну ў палітычным дыс-
курсе ёсьць лішнім пацьвярджэннем універ-
салізму паліталёгіі (палітыкі), тканіна якой звяза-
ная з палатном памежных галінаў ведаў. Тэрмін
«палітычная съмерць» мае этычна-антрапаля-
гічнае паходжаньне. Да яго выкарыстаньня і па-
шырэнья ў паліталёгіі ў значнай ступені
спрычынілася журналістыка, прадстаўнікі якой
для ўзмацнення эффекту палітычнай паразы альбо
перамогі звязватаюцца да палітычных мэтафараў,
сінекдахай¹ ды іншых літаратурных прыёмаў. Ад-
нак, на нашую думку, разуменьне «палітычнай
съмерці» мусіць сягаць далей за значэнне «трап-
нага слова» ў прафесійным слэнзе «майстроў-
пяра». Паспрабуем аргументаваць гэту зыву з па-
зыцыяў этикі і антрапалёгіі ў іх палітычным вы-
мярэнні.

«Быць-да-съмерці» палітычнага

Сучасная дэмакратычная систэма, пашыраная
ўва ўсім сьвеце, інстытуцыяналізуе палітычную
дзейнасць, а таксама і палітычную съмерць, катэ-
горыямі «ратацыя ўлады», «дэмакратычныя выба-
ры», «народны плебісцит», «справаздачнасць» і

«падкантрольнасць» улады. Воля выбаршчыка
ёсьць tym інструментам, палітычнай гільятынай,
што выносіць прысуд палітычнаму: быць альбо ня
быць. Толькі ў канстытуцыйных манаехіях час
палітычнай дзейнасці можа супадаць з часам жыць-
цёвай дзейнасці. Інакш выглядае сытуацыя ў
краінах зь недэмакратычнымі рэжымамі. Заверша-
насць палітычнага рэгулюеца тут недэмакратыч-
нымі мэтадамі — цэнзурай, забаронай свабоды
слова і друку, перасылем апазыцыі (аўтарыта-
рызм, таталітарызм). У выпадку з таталітарызмам
ды аўтарытарызмам уласная палітычная съмерць
ёсьць ненатуральнай і непажаданай для ўлады, та-
му гэта ўлада вымушаная звязватацца да міфалагізацыі часу і просторы, выпрацоўваць
гэткія трансцендэнтныя катэгорыі, як «чалавек будучыні», «адвечны рэвалюцыянэр», разважаць
гэткімі звышвялікімі катэгорыямі, як «эпоха», «эра сацыялізму» і «стагодзьдзе». Метачас — адзнака
ўсяго камуністычнага ў ХХ стагодзьдзі.

Для дэмакратыяў і для недэмакратыяў, акрамя, бадай што, найгоршых формаў таталітарызму,
палітычнае жыццё выступае антыподам да прын-
цыпаў вітальнасці, спонтаннасці, бязымеж-
насці. Добра вядомы выраз Чэрчыля, што паліты-
ка — гэта мастацтва магчымага (да гэтага выказ-
ваньня яшчэ часам дадаюць «...і немагчымага»).
Аднак і наяўнае, і няіснае ў палітыцы заціснутыя
у межы гэтак званага «палітычнага тэатру» зь яго-

¹ Сінекдаха ў лексікалёгіі — від мэтаніміі, то бок абагульнення пад адным найменнем дзвіюх не звязаных паміж сабой зывав. У сінекдасе назва больш шырокай зывавы распаўсюджваецца на больш вузкую зываву, альбо наадварот, назва больш вузкай зывавы распаўсюджваецца на больш шырокую. Прывклад сінекдахі ў канцэпцыі палітычнага дыскурсу — выразы кшталту «Белы дом заяўіў...», альбо «Францыя абвесьціла гандлёвую вайну Злучаным Штатам...», «Выбарчая гонка» і г. д. — Заўв. рэдактара.

най сцэнай для актывістаў і партэрам для на-
зіральнікаў. Палітыкі, якія маюць намер звязацца
на сцэне, павінныя мець ігравы патэнцыял. Уся
афіцыйная і закулісная палітыка такім чынам
робіцца прадуктам гульні, падчас якой працэс
ўтварэння сэнсаў і азначэнняў скажаецца ў па-
раўнанні з жыцьцёвай дзеянасцю. Цырымоніі,
ўрачыстасці, рытуалы — неад'емныя адзнакі
палітычнага. Эсхаталягізм палітычнага таксама
падпадае пад гэтую правілы. Працэс палітычнага
заняпаду і крапкі пагібелі — палітычнай
съмерці — ёсьць менш гульнёвым, але ня менш
значным.

Этыка і палітыка: катэгорыяльны дысананс

Значэнне «палітычнай съмерці» адыходзіць
ад парадыгмы «жыцьцё-съмерць», адной з га-
лоўных этичных катэгорыяў. Жыцьцё (а хут-
чэй — жыцьцёвае ўтварэнне сэнсаў) у палітыцы
набывае значэнне палітычнага быцця зь ягонай
далейшай пераемнасцю палітычных элітаў.
Значная неадпаведнасць у адрозненіі катэго-
рияў «жыцьцё» і «палітычнае быцьцё» цалкам
відавочная. Этыка як наука мае сваім прадметам
чалавека, які здольны рабіць выбар, а калек-
тыўная паняцці (нацыя, народная памяць, калек-
тыўная съядомасць) яна ўключае ў сваю сферу
толькі з погляду іхняга ўплыву на асобу. Зрэшты,
прадметам этикі зьяўляецца менавіта асоба
(В. Малахаў).

У той жа час індывідуалістычнасць у паліты-
цы заўжды мае межы. Палітычная сфера завязаная
перш за ўсё на надіндывідуалістычныя структу-
ры — клясы (К. Маркс), статусы (М. Вэбэр),
палітычныя агенты (М. Дзювержэ). Гэта ёсьць
падмуркам для інтэракцыі, гэта перадумова, што
папярэднічае разъмеркаванню сацыяльных даб-
ротаў і статусаў. Мысліць катэгорыямі падпрад-
кавання — гэта ўжо азначае мысліць палітычна.
Платон быў першым, хто супрацьпаставіў бяз-
ладзьдзю міжіндывідуальных стасункаў упарат-
каваны макракосмас: палітычная асоба — калек-
тыўная асоба, якая живе ў полісе. Нават калі
выйсьці па-за межы арыстоцелеўска-марксісцкай
традыцыі калектыўнага ў палітыцы («гаспадар —
найміт», «эксплюататар — эксплюатаваны»), бач-
на: прадстаўнікі сучасных школаў працягваюць
карыстацца зборнымі паняццямі — «узгадненіе
калектыўных інтарэсаў», «супрацоўніцтва»,
«страты» (школа канфліктолягія — Р. Дарэн-
дорф, Т. Парсанс).

Палітыка і этика, такім чынам, заўжды
сутыкаліся з непараразуменнем: ці то палітычнае

ёсьць прадметам разгляду этикі, ці то этика
павінная быць апалёгіяй рэальнае палітыкі. Гэтае
пытанье будзе заставацца навырашаным, калі
дасьледчык будзе знаходзіцца ў межах уплыву гэ-
тых зъяваў. Упершыню здолеў пазыбегнуць гэта-
га Ф. Ніцш: ён паспрабаваў вырашыць гэтае пы-
танье, не звязаючы ўвагі ані на межы добра і
зла (гэта значыць, не звязаючы ўвагі на этичны
бок), ані на тагачасную палітыку.

Разъмяжуем выкарыстаныне этималягічна па-
добных, але розных паводле сэнсу паняццяў:

Палітычная съмерць — вынік заканчэння
палітычных, кіраўнічых паўнамоцтваў з наступ-
ным адбіраннем усіх рэгаліяў, стратай прывілеяў
і сродкаў уплыву. Адхіленне, адыход ад палітыч-
най барацьбы ў выніку ўласнага рашэння, рата-
цыі ўлады альбо палітычнай інтрыгі. Іншае вымя-
рэнне — палітычная съмерць, стан забыцця. Га-
лоўны аб'ект нашага дасьледавання.

Съмерць палітыка — фізычная съмерць асо-
бы ў палітыцы. Цягне за сабой магчымасць зъме-
ны палітычнага ладу альбо систэмы праз непрад-
казальнасць ейных наступстваў альбо праз гвал-
тоўнае ўмяшальніцтва ў ход падзеяў звонку.

Съмерць палітыкі — алегарычны тэрмін, што
пераважна акрэслівае стан апатіі да палітычных
зъяваў і палітыкі ўвогуле з боку насельніцтва, яко-
му спадарожнічае фармаванне нэгатыўных стэ-
рэятыпаў у соцыюме і стагнацыя ў дзеянасці
саміх палітычных інстытуцыяў, паніжэнне рэй-
тынгу даверу ў іх дачыненьні.

Съмерць палітычнага — тэрмін, прасунуты ў
навуковы зварот тэарэтыкамі постструктуралізму,
які азначае зынікненне аб'екту палітычнага, скаса-
ваныне раней вызначаных межаў палітычнага, раз-
мываныне палітычнага ў навакольным асяродзьдзі,
зъвязаныне яго з эканамічным і сексуальным.

Съмерць «прырученая» і «зъдзічэлая»

Ажыятаж вакол працы О. Шпэнглера «Заня-
пад Эўропы» напырканцы 20-х гадоў ХХ ста-
годзьдзя быў выкліканы ўдалай спробай аўтара
растлумачыць катаклізмы пачатку ХХ стагоддзя.
Кожная культура, якая занадта ўзбагачаная нема-
тэрыяльнымі здабыткамі, перакідаеца ў ду-
хуўна зъбяднелую цывілізацыю, ў зъмярцьвелую
форму культуры. Праца нямецкага культуролага
мела аб'ектыўныя падставы стаць выяўленыем
пэсымістычных поглядаў прадстаўнікоў тагачас-
най эліты. Першая сусветная вайна, якая канчат-
кова зынішчыла веру ў гуманнасць тэхнікі, такса-
ма выклікала і пераацэнку ролі ўплыву інтэлекту-
алаў на ход сусветнай гісторыі, дала адчувальны

штуршок ня толькі да зъяўленьня тэрміну «заняпад культуры» (О. Шпэнглер), «згубленае пакаленне» (Э. М. Рэмарк), але і адначасова спрыяла развіццю элітарысцкіх тэорыяў (Г. Моска, В. Парэта, Р. Міхельс).

Элітарысты мелі за мэту растлумачыць зъяўленьне і дзейнасць індывідаў, аб'яднаных у паняцці «эліта», якія ёсьць рухавіком гістарычных зъменаў. З боку элітарыстаў гэтая задача патрабавала тлумачэння і аргументавання ня толькі дзейнаснага аспекту элітаў, але і способаў іх фармавання, цыркуляцыі, заняпаду. Нягледзячы на тое, што тэрмін «палітычная съмерць» у 20-я гады XX стагодзьдзя не ўжываўся, класікі элітарных тэорыяў азначылі розныя шляхі нараджэння новых палітычных актораў: для Вільфрэда Парэта эліты прадукавалі новыя эліты з свайго ж асяродку шляхам спадкаемства, тады як для Гаэтана Москі старыя эліты палітычна паміралі пад націскам новых, больш моцных маладых элітаў у выніку канкурэнтнай барацьбы. Для нас большую ступень цікавасці мае пытанье стаўлення да палітычнай съмерці з боку саміх актыўістаў у палітыцы і судносіны гэтага стаўлення з біялагічнай съмерцю. Москі і Парэта не звязаўся з увагі на гэтае пытанье. Тым ня менш усъведамлены палітычнай съмерці ў систэме каштоўнасцяў фармуеца пад уплывам стаўлення да съмерці ў межах пануючага тыпу культуры.

Традыцыя хрысьціянства ў стаўленні да съмерці зъмяніла карціну сярэднявечча зь ягонай «прырученай съмерцю» (Ф. Ар'ес). Хрысьціянская традыцыя ўспрыняла погляды стоікаў на тое, што чалавек пачынае паміраць адразу з моманту свайго нараджэння. XX стагодзьдзе распачалося з Сусветнай вайны, пасля якой погляды на съмерці кардынальна зъмяніліся. Масавыя ахвяры вайны паставілі крапку ў традыцыі публічнай съмерці, калі «съмерць кожнага рабілася грамадзкай падзеяй, якая і ў простым, і ў пераносным сэнсе датычылася ўсяго грамадзтва». Згодна з вызначэннем Ф. Ар'еса, сёньня мы живем у часы «пеправёрнутай съмерці»:

- нішто ня кажа жыхарам гораду, што яго наведала съмерць. Съмерць больш не стварае паўзу ў грамадzkім жыцці. Чалавек зънікае імгненнем. У гарады съмерць прыходзіць такім чынам, як быццам бы нічога не адбываецца;
- галоўная зъмена ў стаўленні да съмерці XX стагодзьдзя — яна ўжо не падстава для роспачы. Яе вывучаюць, ставяць у цэнтр сюжэтаў кінастужак, ладзяць публічныя дэбаты і кансіліумы. «Як толькі яна выходитзіць за вакно, яе адразу ж вяртаюць»;

• сучасная съмерць схаваная, схаваная ў шпіталях. Штодзённа там паміраюць сотні людзей — аднак гэта не падзея, а простая статыстыка. Яна ня мае шанцаў патрапіць у гарачую хроніку навінаў — да съмерці ў шпіталі ўсе прызычайліся {1}.

Сёньня палітычная съмерць, згодна з Ф. Ар'есам, у двух сваіх значэннях (съмерць пераносная і съмерць фізичная) мае нашмат больш агульных рысаў са «съмерцю зъдзічлай» (XVIII–XX ст.), чым са «съмерцю прырученай» (XIII–XVII ст.). Фізична палітычная съмерць прыходзіць, як правіла, нечакана — у выніку замаху альбо няшчаснага выпадку. Здарэньні з презыдэнтам ЗША Джонам Фіцджэралдам Кенэздзі і прэм'ерам Італіі Альда Моро застаюцца на слыху ўжо больш за сорак і дваццаць год адпаведна. Пра съмерць камуністычных генэральных сакратароў складаюць анекдоты, аднак мала хто памятае, калі да ўлады прыйшлі Леанід Брэжнэў альбо Міхаіл Гарбачоў. Палітычная съмерць ёсьць знакавай падзеяй перш за ўсё ў сувязі з яе раптоўнасцю. Прэса можа толькі рэагаваць на яе факт. Час жа сымбалічнай палітычнай съмерці і яе часовыя межы могуць пашырацца на некалькі месяцаў.

Тым ня менш у палітычнай рэчаіснасці «зъдзічласць» у рэшце рэшт перамагае «прырученай съмерцю». Пра гэта съведчыць «распальваныне істэрыі» ў перадвыбарчых баталіях, выкарыстаныне забароненых сродкаў падчас выбараў, якія звычайна не выкарыстоўваюцца ў пэрыяд паміж імі, палітычны гандаль адносна пэўных пасадаў.

Дыскурс дэмакратыі і псэўдадэмакратыі

У палітыцы съмерць ужо ня ёсьць прывілеям пана Бога. У дэмакратыі пасаду Бога замяшчае ўсемагутная выява народу, якому належыць права вызначаць закон, парадак прызначэння выбарных палітыкаў («слугаў народу»), систэму кантролю за імі ды іх ратацыю. Апошняя служыць падставай для палітычнае съмерці. Сутнасць псэўдадэмакратычнай систэмы выказаў К. Маркс у «18 брумэра Луі Банапарта», маючы на ўвазе сучасныя яму дэмакратыі: «Дэмакратычныя выбары — гэта калі эксплюатаваным адзін раз на чатыры гады даеца права вызначаць, хто менавіта будзе іх эксплюатаваць». Тонкая гіронія Маркса адносна элітарнага характару дэмакратыі была зразумелая для заможных заходніх інтэлектуалаў, на што адгукнуўся Р. Даль зь ягонай тэорыяй паліархіі. Але, у адрозненьні ад Маркса, Даль разумеў, што галоўная прычына не ў элітарнасці грамадзтва, а ў сродках кантролю за элітай.

Палітычна съмерць у псэўдадэмакратыі — пытанье не рацыянальнага фактару чарговых зъменаў элітаў, а пытанье, што вынікае з асаблівасцій закрытай палітычнай систэмы.

Адкрытая ж систэма, альбо «адкрытае грамадзтва» (К. Попэр), базавай сваёй характарыстykай мае здольнасць ягоных удзельнікаў да крытычнага мыслення. Для Попэра перадумовамі дэмакратыі і яе адрозненінем ад іншых тыпаў грамадзтва былі перш за ўсё формы съядомасці. Нонканфармізм і крытычнасць, прызнаныне права на памылкі і іх выпраўленыне, уласны до-съвед — гэта для Попэра магчымасць пазыбен-нуць адчужэння індывіда ад палітыкі і ўлады. У такім выпадку і талерантнасць, давер, зъмены ёсьць відавочнымі рэчамі. У такім грамадзстве па-трэба ва ўладзе ня ёсьць самамэтай, паколькі ўзро-венъ даверу і прадказальнасць паводзінаў «інша-га» культурна блізкага табе індывіда «пры ўладзе» ёсьць надзвычай высокімі.

Калі ж палітычна съмерць па сваёй знач-насці знаходзіцца на адным узроўні са съмерцю фізычнай і прадугледжвае ня толькі страту папя-рэдніх дабротаў, але і магчымасць тваіх пра-ціўнікаў «разылічыцца» за палітычныя грахі, тады псэўдадэмакратычнае грамадзтва кіруеца прын-цыпам барацьбы ва ўмовах «свой сярод чужых». У гэткай систэме ўласная бяспека базуецца на асабістай адданасці ў дачыненіні да крыніцы ўлады, якой не зьяўляецца ані закон, ані народ. Права на жыццё і съмерць узурпаванае канкрэт-нымі асобамі, чыё ўласнае выжываныне базуецца альбо на сіле, альбо на балансе інтэрэсаў іншых палітычных сілаў навокал. Аднак гэта не перашкаджае гэтым грамадзтвам мець свае законы, часцяком дасканалыя, але зазвычай мёртвыя.

У вочы кідаецца суцэльны эсхаталягізм украінскай палітыкі. Пашираны штамп «бягучыя падзеі» быў мадыфікаваны на «бягучыя кадры» і «бягучая палітыка». Сэнс гэтых выслоўяў — бег, плыня. Пра тое казаў яшчэ Геракліт: «Усё цячэ, ўсё зъмяняецца». Для съядомасці ўкраінскага палітыка характэрнае бачаныне прызначэння на нейкі дзяржаўны пост як пачатку працэдуры ад-стайлі — ці то ў выніку неблаганадзейнасці, ці то ў выніку натуральнага ходу падзеяў. Аднак больш-

шая гіронія становішча ва Украіне ў тым, што палітічні съмерці палітыкі не абвязкова прыводзяць да съмерці саміх палітыкаў.

Высновы

Традыцыя ўспрыніцца съмерці ў эўрапей-скай культуры была шчыльна звязаная з хрыс-ціянствам. Ягоны заняпад альбо ўзвышэнне, рас-пад на каталіцызм і пратэстантызм вырашальным чынам зъмянялі стаўленыне да съмерці. У XX ста-годзьдзі мы назіраем часовыя інтэнсіфікацыі съмерці як фізычнай (дзіве сусветныя вайны, шматлікія канфлікты, таксама інфармацыя пра стан трэцяга свету), так і палітычнай (распад імперыяў, дзе дынастыі панавалі стагодзьдзямі). Палітычна съмерць згубіла сваі глыбокі эсхаталягічны сэнс. Съмерць стала на канвэр, зънікла грацыёзна-велічна съмерць, што бачылася князю Андрэю пад небам Аўстэрліца (Л. Тал-стой «Вайна і мір»).

Фэномэн палітычнай съмерці вынікае з тра-дыцыі ўспрыніцца съмерці фізычнай. Аднак ба-завае адрозненіне палітычнай съмерці адываецца з-за адрозненія тыпаў грамадзтва. Для дэ-макратычнага грамадзтва палітычна съмерць ёсьць вынікам барацьбы элітаў і ходу палітычных працэсаў. Аднак прадказальнасць і трываласць такої систэмы адрознівае яе ад «зъдзічэлай» палітычнай съмерці, якая характэрная для псэўда-дэмакратыяў. У закрытых грамадзствах, такіх, як сёньняшняя Украіна, прасочваецца залежнасць палітычнай ратацыі ня столькі ад «літары» і «духа закону», колькі ад выніку інтрыгай і закулісной барацьбы ў межах систэмы ўлады.

Выкарыстаныя крыніцы:

1. Арьев Ф. Человек перед лицом смерти. — М., 1992. — С. 455.
2. Кундера М. Невыносимая легкость бытия. — СПб: «Азбука-классика», 2002. — С. 10.

Пераклад з украінскай Юрый Чавусава паводле:
Віталі Мароз. Сучасны вімір феномену політычнай //
смерти «І», 2004, № 30*/Молодіжны випуск/.